

РАЗДЗЕЛ 1

Эканамічныя аспекты беларуска-расійскай інтэграцыі

Міхал Залескі

ФАРМАВАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНОМІКІ

як часткі агульнасавецкага гаспадарчага комплексу

Да 1960 году ў структуры вытворчасці ў Беларусі асноўнае месца займала сельская гаспадарка (21%). У 1972 годзе прамысловасць складала ужо 28%, а сельская гаспадарка — 18%. Пры гэтым сярэднегадавыя тэмпы прыросту асноўных фондаў прамысловасці і будаўніцтва на працягу дзяцюх пяцігодак удвая перавышалі паказчыкі сельской гаспадаркі і вагаліся ў межах 12—20%.

У структуры прамысловасці галоўная пазыцыя належала машынабудаванню, хімічнай, лесаперапрацоўчай і лёгкай прамысловасці, якія разам давалі ў канцы 70-х гадоў ХХ ст. звыш 2/3 валавой прамысловай прадукцыі БССР.

У машынабудаванні і мэталаапрацоўцы ўжо на пачатку 70-х было занята 35% прамысловых рабочых краіны. Сельская гаспадарка, што займала 1/30 частку ворных земляў СССР, давала сёмую частку бульбы і чацвертую — лёну, 6% мяса і 7% саузнай вытворчасці малака.

Экспансія ў Азію, стратэгічна важная для СССР, патрабавала систэматычнага асваення сыварінных рэурсаў, радовішчы якіх знаходзіліся за Ўралам, за кошт прамысловых цэнтраў эўрапейскай часткі СССР. Беларусь, як адзін з гэткіх цэнтраў, павінна была, да таго ж, забясьпечваць усю тылавую інфраструктуру зоны адказнасці вайсковай групоўкі СССР на паўночна-заходнім кірунку, то бок ува Ўсходній і Сярэдній Эўропе. Вырашэнню гэтага задання спрыялі наступныя чыннікі: развітая транспартная інфраструктура Беларусі, геаграфічная блізіні іншых цэнтраў ВПК (у прыватнасці, Усходній Украіны, Масквы і Падмоскоўя).

За адносна кароткі час Беларусь была ператворана ў адзіны народна-гаспадарчы комплекс, і ў яго разьвіццё былі прызначаны значныя фінансавыя рэ-

сурсы. У выніку, спачатку ўва Ўсходній Беларусі, быў створаны адзін з найбуйнейшых ува Ўсходній Эўропе індустрыйных раёнаў з уласнай систэмай політэхнічнай адукацыі і дасыльчых інстытутаў, пераважна ў галіне дакладных навук.

Стратэгія пабудовы такога індустрыйнага раёну ў 40—50-я гады ХХ ст. улучала ў сябе стварэнне некалькіх дзясяткаў прадпрыемстваў-гігантаў, якія структурна і організацыйна адпавядалі тагачасным заходнім транснацыянальным карпарацыям, зь вялікай колькасцю прадпрыемстваў-партнёраў і паставіўнікоў. Зарукаў жыцьцяздольнасці такой гаспадарчай мадэлі была ўніфікованая тэхналагічнай базаю і адзіны цэнтар прынцыпца рашэнняў (ЦК КПСС).

У 60—70 гады ў Беларусі паслыядоўна ўкараніліся пэрспэктыўныя галіны вытворчасці: нафтамія, хімія палімераў, оптыка, радыёэлектроніка. На працягу існавання СССР беларускі экспарт быў заўсёды большы за імпарт. 2/3 імпарту прыпадала на каменны вугаль, кокс, нафту, чорны метал, цэмент, непілаваны лес і збожжа.

У сярэдзіне 60-х гг. у нашай краіне быў завершаны працэс фармавання некалькіх дзясяткаў прамысловых цэнтраў. Яны склалі ядро эканомікі. Адначасова сформаваўшы шэраг прадпрыемстваў, якія аблігуювалі тэхналагічны цыкл прамысловых гігантаў. Для забесьпячэння гэтай дзеянасці быў створаны магутны паліўна-энэргетычны комплекс.

Праз Беларусь праходзілі асноўныя транзытныя калідоры эўрапейскай часткі СССР: Москва—Берасьце і Ленінград—Адэса. Аўтамагістралі, чыгункі, аэрапорты, трубаправодны і рабчы транспарт былі ў стане аблігуюваць маштабныя патрэбы прамысловасці. А яны былі вялікія: да 80% прадукцыі накіроўвалася за межы БССР і вялікі аўтамагістральны комплекс.

Пры канцы існавання СССР савецкія стратэгічныя плянавалі таксама “падцягнучы” узровень прамысловага развіцця Заходній Беларусі. Гэты працэс меркавалася завяршыцца да 2015 году. Была пабудаваная Ігналінская атамная станцыя (цяпер на тэрыторыі Летувы), гарадзенская ВА “Азот”, будаваліся буйныя прадпрыемствы ў Лідзе і Смаргоні.

У 50—60-я гады ХХ ст. набывае незваротны характар працэс урбанізацыі беларускага насельніцтва. Да гэтага часу сустрэчныя патокі мігрантаў рухаліся на ўсход Беларусі і ўва ўсходнія раёны СССР. Цяпер жа амаль усіх мігрантаў паглынае беларуская індустрыя. Таму кадравы патэнцыял гарадоў Усходній Беларусі складае сёньня гарадзкое насельніцтва ў другім пакаленіні родам з навакольных раёнаў Беларусі і памежных абласцей Расіі.

Што да аграрнай промысловага комплексу, то ў комплексе рэалізаваных у БССР заходаў можна вылучыць трох буйных кірункаў: мэліярацыю, стварэнне раённых аграрнай промысловых аб'яднанняў (РАПА) і буйных жывёлагадоўчых комплексаў.

Зададзеная за савецкім часам структура АПК мае вялікую ўстойлівасць і захоўваеца дагутэль, бо ад сельской гаспадаркі як спажыўца рэсурсаў залежыць ўстойлівасць сацыяльна-эканамічнай структуры Беларусі наагул.

Пэрспэктывы разьвіцця беларускага аграрнай промысловага комплексу вызначал-

іся з улікам праграмы вельмі шырокай мэліярацыі. Прыкладна 40% сельскагаспадарчых плошчаў, якія ўраблялі на пачатку 80-х гадоў, складалі мэліяраваныя землі. Пры гэтым зазначым, што агульная плошча ворыва не пацярпела істотных зъмяненняў.

Аграрны цэнтар краіны пачаў зрушвацца на паўднёвы заход, дзе мэліярацыя зъмяніла адвечны выгляд цэлага геаграфічнага рэгіёну. Тып рассяяленыя палешукоў (буйныя вёскі) і вялікія масівы мэліяраваных земляў абуровілі памер капіталаўкладаньняў і формы арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці ў рэгіёне. Пісчаныя і вільготныя глебы Берасцейшчыны і Гомельшчыны (дзе іх удвая больш па долі ў ворывае, чымся ў сярэднім па краіне) патрабавалі вялікай колькасці мінэральных угнаенняў, буйныя аграрныя комплексы вымагалі вялікай колькасці паліва, перадусім для транспарту кармоў. У выніку, на асушеных тэрыторыях адбыўся дэмографічны рост. Цяпер на мэліяраваных землях Палесься жыве пад два мільёны чалавек. Для эфектыўнасці іхнай дзейнасці патрабуецца істотныя капіталаўкладаньні і кантроль над мэліярацыйнымі систэмамі.

Эканамічна эфектыўным у СССР лічылася таксама стварэнне буйных жывёлагадоўчых комплексаў у Заходній Беларусі. Развіццё жывёлагадоўлі было вылікана задачай забесцяпчэння мяса-малочнымі прадуктамі абедвух імпэрскіх цэнтраў — Масквы і Ленінграда, а таксама буйных прамысловых раёнаў на ўсходзе СССР. Памеры сыравінных зонаў такіх комплексаў спрыялі інтэграцыі тэрыторыяў трох-четырох сельскіх адміністрацыйных раёнаў пры каардынацыі абласнімі партыйнымі арганізацыямі.

Нарэшце, вяршыняй савецкай аграрнай стратэгіі сталася стварэнне РАПА, што з улікам канцэнтрацыі і спэцыялізацыі вытворчасці павінна было зрабіць базавай адзінкай сельскагаспадарчай вытворчасці сельскі адміністрацыйны раён.

Тэрыторыя Беларусі мела стратэгічнае значэнне, бо празь яе праходзілі геапалітычна значныя для Ўсходній Эўропы транспартныя, энергетычныя і камунікацыйныя систэмы:

шаша і чыгунка Бэрлін—Менск—Москва з далейшым выхадам да Ўладзівастоку і Мадрыду;

шаша і чыгунка Ленінград—Адэса, якая адкрывае выхад на Хельсінкі і Бургас, а далей на Міжземнамор’е;

шаша і чыгунка Львоў—Менск з далейшым выхадам на Мюнхен і балтыйскія краіны.

Да таго трэба згадаць газаправоды з Расіі ў Нямеччыну, празь якія неўзабаве пойдзе траціна расійскага газавага экспарту.

Развіццё нафтаперапрацоўчага і паліўнага комплексу краіны было таксама цесна звязана з плянамі будоўлі магістральных нафта- і прадуктаправодаў. Пры іх плянаванні ўлічваліся ня толькі разведаныя радовішчы ў Сібіры, але і перспектывы асваення Цімана-Пячорскага і Прывобскага радовішчаў. Сёння 2/3 усяго расійскага экспарту перапрацаванай нафты ідзе праз нашу краіну.

Калі ў пачатку 60-х гадоў XX ст. Москва плянавала пракласыці праз Беларусь трансэўрапейская трубаправоды, яна перасыльдала і наступныя стратэгічныя мэты: развіццё энерганасычанай буйной прамысловай вытворчасці ў Беларусі і дубляваныне прамысловага комплексу Ўсходній Украіны. Згодна з разылікамі ЦЭМІ (Цэнтральная эканамічна-матэматычнага інстытуту), сядзіба якога знаходзілася ў Маскве, гэтыя два рэгіёны павінны быті даваць да чвэрці прадукцыі ВПК Савецкага Саюзу.

Дзеля гэтага ў Беларусі быў збудаваны адносна вялікі паліўна-энэргетычны комплекс, магутнасць якога пераўзыходзіла патрэбы іншых галінаў вытворчасці ў краіне. За часамі СССР быті пабудаваныя два нафтаперапрацоўчыя заводы ў Наваполацку, разылічаныя перапрацоўваць да 20 млн. т нафты штогод, і Мазыры — на 12 млн. т. Тым часам унутранае спажываныне нафты нават з улікам доўгатэрміновай перспектывы не выходзіла за межы 10 млн. т.

Прадукты нафтаперапрацоўкі таксама спажываліся комплексамі хімічных прадпрыемстваў, які быў пабудаваны на працягу 60—80-х гадоў XX ст. Як і сёння, экспарт прадуктаў нафтаперапрацоўкі на Заход складаў да 30% ад агульнага іх аб’ёму. Больш за тое, у маскоўскім Дзяржпляне Беларусь разглядалася як своеасаблівыя нафтавыя калектары для разъмеркаваныя плыняў паліўных рэсурсаў у рэгіёне. Таму аб’ём транзытнага экспарту савецкай сырой нафты праз Беларусь складаў ня больш за 2% ад агульнага.

У той жа час савецкі Дзяржплян лічыў створаную систэму трубаправодаў недастатковай. Рэзэрвы магутнасцяў у прамысловасці краіны ў 70—80-я гады быті створаныя такія, што іхная поўная загрузка патрабавала б да 40 млн. тонаў нафты штогод, г. зн. болей, чым здольная была перапампоўваць тагачасная трубаправодная систэма. Характэрнай прыкметай савецкай систэмы трубаправодаў, закладнікам якой Беларусь застаецца да сёняшняня дня, ёсьць іх накіраванасць у адзін бок — з усходу на заход.

Такім чынам, эканамічны профіль сёняшняй Рэспублікі Беларусі быў збольшага сфермаваны да здабыцця нашай краінай незалежнасці. Цяжка сказаць сёняшня, ці то з волі кіраўніцтва СССР, ці то насуперак гэтай волі адбылося пераўтварэнне Беларусі ў нешта накшталт “сухапутнай зоны Панамскага канала”. Ад таго, наколькі паспяхова Беларусь адаптуеца да такой геапалітычнай і эканамічнай ролі ў абставінах сучаснай эканамічнай глябализацыі, залежыць лёс нашай краіны.